

# НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

## ДЗЕЯЧЫ НАВУКІ і КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ: АЛЯКСАНДР ІВАНАВІЧ СМОЛІК



24 кастрычніка 2024 г. споўнілася 80 гадоў доктару культуралогіі, прафесару Аляксандру Іванавічу Смоліку.

Прафесійнае станаўленне Аляксандра Іванавіча ажыццяўлялася ў непарыўнай сувязі з Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэтам.

У 1968 г. А. І. Смолік скончыў гістарычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагогічнага інстытута імя М. Горкага. Падчас вучобы быў камсоргам факультета, а ў 1969 г. абраны сакратаром камітэта камсамола з правамі райкама інстытута. У 1972 г. абранай кандыдацкую дысертацыю па гістарычных науках і праз год пачаў навукова-педагагічную працу ў МДПІ: прайшоў шлях ад асістэнта, старшага выкладчыка да даследчыка кафедры, загадчыка падрыхтоўчага аддзялення. З 1989 па 1992 г. быў дэканам факультета падрыхтоўкі да паступлення ва ўстановы вышэйшай адукацыі і прафесійнай арыентацыі моладзі.

Больш за дваццаць гадоў Аляксандар Іванавіч з'яўляецца членам рэдакцыйнай камітэта навукова-метадычнага часопіса «Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія».

Пачынаючы з 1992 г. працоўная дзеянасць А. І. Смоліка звязана з Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў. Дванаццаць гадоў да 2004 г. Аляксандар Іванавіч працаваў прарэктарам па вучэбнай работе, а з 2004 па 2006 г. – першым прарэктарам БДУКМ.

У 1999 г. А. І. Смолік абраны доктарскую дысертацыю, першую ў Беларусі па тэорыі і гісторыі культуры, на тэму «Дзейнасць сацыяльна-культурных інстытутаў Беларусі ў посткатастрофным соцыуме», прысвечаную асаблівасцям развіцця трансфармацийных працэсаў у грамадстве пасля чарнобыльскай трагедыі – буйнейшай тэхнагенай катастрофы ў гісторыі чалавечтва, якая шмат у чым паўплывала на лёс краіны і грамадства. Вынікам навукова-даследчай дзеянасці з'явілася аўтарская канцепцыя рэабілітацыі асобы посткатастрофнага соцыуму сродкамі мастацкай творчасці, якая пасляхова выкарыстоўваецца установамі культуры нашай краіны.

Дзяякоўчы навуковаму аўтарытэту Аляксандра Іванавіча, пры БДУКМ адкрыты савет па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці 24.00.01 «Тэорыя і гісторыя культуры», старшынёй якога ён быў на працягу шэрагу гадоў. А. І. Смолік з'яўляўся членам экспернага савета ВАК Рэспублікі Беларусь па тэорыі і гісторыі культуры, па тэорыі і гісторыі мастацтва; членам савета па абароне доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый па спецыяльнасці «Тэорыя і гісторыя культуры» Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы і па спецыяльнасці «Журналістыка» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

З 2006 г. А. І. Смолік узначаліў кафедру гісторыі Беларусі і музеязнаўства, а з 2009 г. – кафедру культуралогіі, якая стала вядучым цэнтрам культуралагічнай адукацыі ў Беларусі.

На базе кафедры пад кіраўніцтвам Аляксандра Іванавіча сформіравана класічная навуковая школа ў галіне культуралогіі «Тэорыя і гісторыя культуры». Вынікі навуковых даследаванняў укараняюцца ў навучальны працэс і практику як устаноў вышэйшай адукацыі, так і устаноў культуры і мастацтваў. Атрыманыя вынікі прайшлі апрабацыю ў ходзе арганізацыі навучальнага працэсу ва УВА рэспублікі па предметах «Тэорыя і гісторыя культуры», «Сацыялогія культуры», «Філасофія культуры», «Анталогія культуры», «Рэгіянальная культура Беларусі», «Фенаменалогія культуры», «Масавая культура», «Міжкультурная камунікацыя», «Рэлігія і культура», «Культурная антрапалогія», «Гісторыя беларускай культуралагічнай думкі», «Мультыкультуралізм як стратэгія ўзаемадзеяння этнакультурных груп», «Семіётыка культуры» і інш.

Навукова-даследчая дзеянасць кафедры накіравана на вывучэнне гісторыі і тэорыі айчыннай і сусветнай культуры, іх сацыяльнасці і функцыянування ва ўмовах глабальнай інфармацыйна-камунікацыйнай прасторы; выяўленне існуючых у сучасным беларускім грамадстве форм і спосабаў стварэння, асваення, захавання і трансляцыі культуры; даследаванне ступені засваення культуры рознымі сацыяльна-дэмографічнымі, сацыяльна-этнічнымі, этнаканфесійнымі, прафесійнымі супольнасцямі, месца і ролі розных субкультур.

З 2021 г. члены прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры пад кіраўніцтвам Аляксандра Іванавіча выконваюць планавую навукова-даследчую тэму «Нематэрыяльная культурная спадчына Беларусі ў сучасным тэзайурсе культуры».

У сувязі з павелічэннем узаемнага беларуска-кітайскага супрацоўніцтва ў сферы адукацыі ўвага надаецца вывучэнню кітайскай культуры, спецыфікі яе генезісу, духоўным традыцыям і сучаснаму культурна-гістарычнаму працэсу.

Па ініцыятыве А. І. Смоліка ў верасні 2021 г. у Рэспубліканскім інстытуце кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ адбылося адкрыццё філіяла кафедры культуралогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, а ў 2023 г. ажыццёўлены набор студэнтаў па новай прафілізацыі – «сінаптология».

Сінагогія – гэта ўнікальны напрамак даследаванняў кітайскай культуры ў беларускай гуманітарыстыцы. У працэсе навучання студэнты сістэмна вывучаюць матэрыяльную і духоўную культуру Кітая, мову, традыцыі, тэорыю і гісторыю, культурную палітыку, філасофію, літаратуру, міфалогію, рэлігію, семіётыку і інш.

Стварэнне філіяла кафедры культуралогіі на базе Рэспубліканскага інстытута кітаязнайства імя Канфуцыя БДУ абумоўлена актуальнасцю арганізацыі больш глубокага і ўсебаковага адукатыўнага практэсу і вывучэння матэрыяльной і духоўной культуры Кітая, павышэння ўзроўню і якасці навукова-метадычнага забеспечэння кітаязнайных лекцыйных, семінарскіх і практычных заняткаў, дыпломных і магістарскіх работ, а таксама фарміравання ў студэнтаў і магістрантаў неабходных для кітаязнайцы прафесійных якасцей і распаўсюджвання сучасных навуковых сацыякультурных і іншых спецыяльных ведаў аў гэтай краіне.

Пры кафедры функцыянуе магістратура, аспірантура і дактарантура па спецыяльнасці 24 00 01 «Тэорыя і гісторыя культуры». З 2019 г. – магістратура па спецыяльнасці «Культуралогія» на англійскай мове для замежных грамадзян.

Шматлікія навуковыя планы А. І. Смоліка, адукатыўныя стратэгіі і праекты адразніваюць светапоглядная маштабнасць, змястоўная глыбіня і прагнастычнае дальнабачнасць.

А. І. Смолік знаходзіцца на вытоках айчыннай культуралагічнай адукатыўнай, непасрэдна ўдзельнічае ў распрацоўцы адукатыўных стандартоў, вучэбных планаў і праграм для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў па культуралагічных спецыяльнасцях і спецыялізацыях. Ім распрацаваны і выдадзены інавацыйныя вучэбныя дапаможнікі: «Культуралогія. Тэорыя культуры» (2008; у саўтарстве з Л. К. Кухто), «Культуралогія: гісторыя культуры» (2009; у саўтарстве з Л. К. Кухто, А. А. Цобкала), «Гісторыя беларускай культуралагічнай думкі» (2014; у саўтарстве з Л. К. Кухто), «Субкультурные молодежные формирования XXI века» (2022; у саўтарстве з В. Л. Гуцько, Л. К. Кухто), сярод нядаўніх – «Культуралогія» (2024; у саўтарстве з Хуан Ічэнам і І. У. Субач) на трох мовах: беларускай, рускай і кітайскай. Навукова-педагагічныя працы Аляксандра Іванавіча – крыніцы ў вучэбнай і даследчай дзеянасці беларускіх, а сёння і кітайскіх, культуролагаў.

Аляксандр Іванавіч Смолік – асоба надзвычайнай працаздольнасці і ўнутранай дысцыпліны. І сёння прафесар сустракае свой юбілей ва аўдыторыі. Ён вядзе заняткі па курсах «Культуралогія», «Тэорыя і гісторыя культуры», «Тэорыя культуры», «Гісторыя культуры», «Міфалогія Кітая і Беларусі: агульнае і спецыфічнае», «Станаўленне і развіццё беларускай культуралогіі як навукі і вучэбнай дысцыпліны», перадае свае грунтоўныя фундаментальныя веды і навуковыя вопыты маладому пакаленню. Распрацаваныя ім аўтарскія курсы актуальныя і запатрабаваныя як адукатыўныя і выхаваўчы рэсурс абуджэння цікавасці ў моладзі да вывучэння і захавання гісторыка-культурнай спадчыны краіны.

А. І. Смолік вядомы ў краіне і па-зе яе межамі, мае навуковы аўтарытэт у галіне тэорыі і гісторыі беларускай культуры. Яго фундаментальныя працы – манаграфіі «Сацыяльная дынаміка культуры ў посткатастрофным соцыуме» (1999); «Гісторыя і культура беларускіх татараў» (2000; у саўтарстве з І. Б. Канапацкім); «Прыкладная культуралогія» (2005; у саўтарстве з Я. Д. Грыгаровіч); «Божы дар Івана Кандрацьеў» (2013); «Беларуская культуралогія: гісторыя і сучаснасць» (2014; у саўтарстве з Л. К. Кухто); «Культура как образование: теоретико-прикладной анализ» (2015; у саўтарстве з Ю. П. Бондарам); «Художественная культура Беларуси XVIII – 1-й четверти XX в.» (2019; у саўтарстве з М. М. Сакалоўскай) – з'яўляюцца прыкладам глубокага, мудрага падыходу ў даследаванні самых складаных пытанняў гісторычнага і сучаснага сацыякультурнага развіцця, дакладных, вычарпальных суджэнняў.

Па ініцыятыве А. І. Смоліка ў 2008 г. заснаваны Тышкевіцкія чытанні. Конферэнцыі, што праходзілі ў Мінску (2008), Лагойску (2009), Вілейцы (2010), Валожыні (2012, 2022), Свіслачы (2016), Барысаве (2018), Ружанах (2021), Мядзелі (2024), выйшлі і на міжнародны ўзровень: у 2014 г. чытанні арганізаваны ў Палацы Тышкевічаў у Крэцінзе (Літва).

Зборнікі матэрыялаў па выніках чытанняў друкуюцца ў серыі «Культурны імідж Беларусі». Заснаваная Аляксандрам Іванавічам гэтая серыя абагульняе працы па праблемах гуманітарнай адукатыўнай, у тым ліку культуралогіі, разгортванню культуры Беларусі ў часе і просторы, дзеянасці беларускіх мысліцеляў мінулых стагоддзяў і інш.

У БДУКМ па прапанове Аляксандра Іванавіча створана мемарыяльная аўдыторыя ў гонар Канстанціна і Яўстаха Тышкевічаў – заснавальнікаў беларускага музеязнайства і археалогіі.

А. І. Смолік з'яўляецца старшынёй навуковага савета навукова-метадычнага часопіса «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў», намеснікам старшыні савета па абароне дысертацый Д 09 03 01 пры Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. У савеце адбылася абарона трох доктарскіх і больш за 50 кандыдацкіх дысертацый (пад непасрэдным навуковым кірауніцтвам А. І. Смоліка – 16 кандыдацкіх дысертацый) па культуралогіі, у тым ліку кітайскіх аспірантаў.

Юбілей Аляксандра Іванавіча адзначаецца ў Год якасці, што глубока сімвалічна. Як навуковы кіраунік, А. І. Смолік захоўвае і прымнажае традыцыі якасці ў падрыхтоўцы высокапрафесійных спецыялістаў. Ён нязменна быў і застаецца для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, што пачынаюць свой шлях у навуцы, а таксама для калег прыкладам працавітасці і самадысцыпліны, сумленнасці і адказнасці, адданасці краіне і сваёй справе, павагі да людзей, жыццястайкасці. Для маладога пакалення Аляксандр Іванавіч з'яўляецца настаўнікам, які шчодра дзеліцца ведамі, ідэямі, прафесійным вопытам, каму вераць і за якім гатовы ісці яго вучні і паслядоўнікі.

кандыдат культуралогіі, дацэнт, начальнік рэдакцыінага аддзела БДУКМ  
В. М. Сакалова

Рэктарат БДПУ, рэдакцыйная камісія і рэдакцыя часопіса «Весці БДПУ» віншуюць Аляксандра Іванавіча з юбілеем і жадаюць далейшых творчых поспехаў у прафесійнай і грамадской дзеянасці на карысць нашай краіны!